

ПЕРВАЯ ЗЫМНЯ

239 (1206) АУТОРАН, 14-га кастрычніка 1930 г.

**ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ**
Орган ЦК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАПІСКІ:

1 месяц	30 кап.
3 месяца	90
6 месяцаў	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефоны: рэдактара—7-25,
сэкрэтарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Комсомольская 25, тэлеф. № 903.
ГОД ВЫДААННЯ X.

Кошт асобнага №—2 кап.

УСЕ НА ФРОНТ УБОРКІ БУЛЬБЫ

У мэтах выканання задання скончыць уборку бульбы да 20 кастрычніка, ЦК ЛКСМБ прапануе комсамольскім арганізацыям мобілізаваць усе сілы на ўборку бульбы. Назначаны на 18 кастрычніка райконфэрэнцыі адмяніць і перанесці на лістапад месяц. Стварайце брыгады з гарадзкіх комсамольцаў, моладзі, арганізуйце комсамоўцаў, моладзь і насельніцтва вёскі для дапамогі ва ўборцы бульбы ў савгасах і колгасах. Конфэрэнцыі, якія вызначаны ў лістападзе не адкладваюцца. Нам. Сэкрэтара ЦК ЛКСМБ РЫНДЗІЧ.

У ПЕРАД ПА ШЛЯХУ ОРГАНІЗАЦЫІ МАГУТНАГА ПРЫЛІВУ У КОЛГАСЫ



Да канца пяцігодкі калектывізацыя СССР павінна быць у асноўным скончана (Сталін)

Ясьпечыўшы актыўны ўдзел колгаснікаў, беднякоў і сярэднякоў-аднабінкаў ва ўмацаванні існуючых колгасаў, мы забяспечым і далейшае развіццё колгаснага будаўніцтва, і на базе сучаснай калектывізацыі—ліквідацыю кулацтва, як класы

Знада колгаснага агляду

Ураджай 1930 г., які атрымаўся ў асобай нагляднасці, паспяхі колгасаў, павінны шырока вядомы бядняцка-селянскім масам вёскі. Калектывізацыя паказала сваю бяспрэчную перавагу. Найбольш адчувальны для селяніна момант таго часу, калі вызначыўся прыбытак колгасаў, выглядзе гатовай прадукцыі, асабліва хлеба, і абсалютнага хлеба, на якое, як памнога пераважнае ў адносінах да асобнага агляду, дама для далейшых поспехаў калектывізацыі і ўмацавання саміх колгасаў, для павышэння новага, для ўдзелу кулацтва, неабходна аблізаць, падрабязна гэтаму ў фактах, рэальных дасягненнях колгасаў, асабліва ў шырокім бядняцка-сярэднім масе вёскі з вынікамі калектывізацыі.

Прыкладам завяўваем аўтарытэт

Ячэйка ЛКСМБ колгасу "Чырвоны Шлях" налічвае 12 чалавек. Шляхам дапамогі аднаасобным бядняцкім гаспадаркам і наладжаннем культурна-масавых прац сярод колгаснікаў і сялян, у колгас-меўся прыліў як батракоў, так і бядняцка-сярэдняцкіх гаспадарак. Да вясенняй сябу мы мелі ў колгасе толькі 2 гаспадаркі і 3-х батракоў, зараз мы меем 7 гаспадарак і 11 батракоў.

У той жа час дзень ураджая і калектывізацыі павінен быць выкарыстан для ўнутранага ўмацавання колгасаў і асабліва для арганізацыі годных вытворча-фінаансавых планаў. Колгасна-вытворчы паход самамоу, які мае важнейшым зьвязкам ініцыятыву комсамоу ў стварэнні вытворчых плянаў у колгасах, павінен моцна дапамагчы комсамольскім арганізацыям падрыхтаваць дзень ураджая і калектывізацыі і пачаць пачатак сапраўднага масаваму плянаванню і ўмацаванню будаўніцтва колгасаў на плянавай аснове.

Гарадзкія арганізацыі павінны даць новыя довады вытворча-палітычнага кіраўніцтва вёскі і ўмацавання шэфскай дапамогі. У прыватнасці перадача вопыту сааборніцтва і ўдарніцтва ў колгасы і дапамога ў стварэнні вытворчых плянаў у колгасах павінны быць асноўнай задачай шэфскіх арганізацый у дзень ураджая і калектывізацыі.

Комсамол павінен узяць на сябе поўную адказнасць за правядзенне дня ураджая і калектывізацыі.

Новае рашучае ўмацаванне колгасных пазіцый у вёсцы з тым, каб у 1931 годзе дасягнуць ахоп калектывізацыі на працягу не менш 80 проц. селянскіх гаспадарак, павялічыць вырашэнне блытых гаспадарча-палітычных кампаній, далейшы рашучы ўдары і бязлітасна, без прымірэння барацьба з кулацтвам і сацыяльна-агартураў, барацьба супраць недаацэнкі актыўнасці кулака, супраць паслаблення адбору контррэвалюцыйнай школьніцкай рабоце кулацтва, супраць стаўкі на самадзек у колгасным будаўніцтве, а таксама супраць усялякіх працў замыкання колгасаў, камандавання і антысэрадыцкіх скажэнняў у справе разгортвання колгаснага будаўніцтва—гэтыя павінны правізаваць усю агітацыйную кампанію і ўсю практыку падрыхтоўкі правядзення дня калектывізацыі і ураджая.

За ўвесь гэты час выхадцаў з колгасу ня было. У час уборачнай кампаніі ячэйка абвясціла сябе ударнай і ўсе свае выхадныя дні скарыстоувала на працы ў полі. Ячэйка аказала дапамогу адной бядняцкай гаспадарцы. Зараз ва ўдар-



Ударніцы колгасу "Чырвоны Гародні" (Менск) за ўборкай бульбы.

ным парадку праходзіць асенняя сяба.

Пастанова ячэйкі аб пашырэнні азімага кліну за лік пакінутых зямель выканана на 3 га.

Але мы маем і некаторыя адмоўныя бакі.

У хлебазарыхтоўках ячэйка выявіла сябе слаба. Няма кантролю над сельсаветам, дзе заўважна адступленне ад кантрольных заданняў. Некаторыя комсамольцы пасыўна адносяцца да працы ў колгасе. З размеркаваннем ураджая і прыбыткаў у колгасе яшчэ нічога ня зроблена.

Ячэйка прымае заходы да зьнішчэння гэтых недахопаў.

Ячэйка арганізавала колгас

У в. Чысцы (Бягомльскі р-н) у асерыні месяца з. г. комсамольскай ячэйкай арганізаваны колгас "Ленінскі Шлях".

Ня глядзячы на ўпартае супраціўленне класовага ворага, малады колгас па-большавіцку ўзяўся за справу.

У час асенняй сябу колгас вылучыў ударную брыгаду пад кіраўніцтвам комсамольца Кашалы Пятруся (ён жа старшыня гэтага колгасу). За чатыры дні сябу была скончана. Пасля гэтага брыгада кінула свае сілы на ўборку пяці гектараў яшчэ ня скошанай сенажаці.

Комсамольская ячэйка мяркуе разгарнуць межы колгасу ў час вясенняй пасевнай кампаніі на ўсім вулчэтку зямлі в. Чысцы з такім разлікам, каб на-за колгасам не засталося ніводнага гаспадаркі.

Р. Славікоўскі.

Працавала па-ударнаму

Комсамольская ячэйка пры колгасе "Ленінскі Шлях" (Дрысенскі

Засіосаваць 2 лмы, ня менш як на 50 тон, аб'явіўшы спецыяльныя пярэдавышні.

Палепшыць абслугоўванне абораў, прымацаваўшы пасобных комсамольцаў да гэтай справы.

Закупіць ня менш як 5 штук сьвінаматак.

Абсталяваць пры колгасе чырвоныя куток. Паладзіць годасуючыту газет, устававіўшы сталае дэжурства комсамольцаў. Дабіцца поўнага зьнішчэння пісьменнасці ў сельсавеце.

Для правядзення хлебазарыхтоўчай кампаніі ячэйкай вылучана брыгада, якая ўзна на сябе абвясці арганізаваць з ваколічных селян аднаасобнікаў 2 чырвоныя асобы.

У час колгасна-вытворчага паходу ячэйка ўхваляе ўдзянуць ня менш 10 асоб батрацка-бядняцкай і колгаснай моладзі ў комсамол.

Ячэйка "Ленінскі Шлях" выклікае на сааборніцтва ячэйку пры колгасе "Прогресс" на правядзенню ў жыццё ўсіх арганізаваных з колгасна-вытворчым паходам мерапрыемстваў.

П. Крукаў.

5-ы комсамольскі эшалён бульбы накіраван пролетарыям Масквы

ВОША, 18. (Па тэлеграфу ад нашых карэспандэнтаў). Сёння ў тры гадзіны 20 хвілін з Аршанскага нуста адпраўлена 39 вагонаў бульбы ў колькасці 877 тон першым комсамольскім эшалёнам у Маскву.

Эшалён у Маскву вядзе скразна ўдарная комсамольская брыгада машыністых, кандуктароў і смазчыкаў. ЛУК'ЯНЧАНКА і ЛІПНЭВЫ.

„25 тысячнік“ -- ударнік соцыялістычнай перабудовы вёскі

Фабрыкі і заводы! Шчыльнай трымайце сувязь з „25-тысячнікамі“

Таварышы, „25-тысячнікі“! Падвойце вашу энэргію за далейшае разгортваньне калектывізацыі, за далейшыя яшчэ больш высокія дасягненьні ў справе перабудовы сельскай гаспадаркі. Організуйце магутны руйнуючы адпор кулаку і яго агентуры ў партыі і ў комсамоле — праваму о ртунізму

Калі аб гэтым гавораць?

Ужо колькі разоў гаварылі аб сувязі з 25-тысячнікамі, — а толку мала, — гаворыць самолец Трафімаў. Сапраўды, — калі ў нас аб гэтым гавораць? Спомніць хто-небудзь аб тым, што прага хлопца паслаў на адказнай-вучастак барацьбы за соцыялізм — у школу, у вучэбны дэпартамент, на вышэйшыя ступені? А калі ўжо не, то ў тым жа гораду, дзе ён жыве, калі ў яго няма ніякай асабістай справы, калі ў яго няма ніякай асабістай справы, калі ў яго няма ніякай асабістай справы...

Менску, у Гомелі, у Віцебску, у іншых гарадох — усе абяцалі. А калі 25-тысячнікі разыхаліся па месцах, пра абяцаньні забыліся. Калі будучыя канфэрэнцыі мы ня ведаем, бо ў такой шапоўнай установе, як ЦСПСБ, сэкстар вытворчасці і зарплаты ня ведае хто займаецца пы-



25-тысячнік тав. Славінскі вярбе папішчыкаў на пазыку „Пяцігодка“ у 4 гады сярэд аднаасобна каў (вёска „Новае Лядцо“, Пухавіцкага р-ну).

таньнем кіраўніцтва 25-тысячнікамі, ня то сэкстар, ня то сэкстар масавай работы. Двошні дзён дзесьці таму навад прыступіў да працы і яшчэ не ўвайшоў у курс працы, сэкстар-жа перадаў гэта пытаньне мисавому. Калі пытаньне кіраўніцтва і дапамогі 25-тысячнікам зойме належна месца ў працы профсаюзу і комсамолу? Мы патрабуем, каб на райканфэрэнцыях комсамолу было асабліва вылучана пытаньне аб рабоце з 25-тысячнікамі, каб профсаюзы ня толькі праводзілі канфэрэнцыі, а ў прамежках між імі наладзілі б цесную сувязь, арганізавалі практычную дапамогу 25-тысячнікам. Хопіць успамінаць аб іх толькі па сьвятках. Трэба няшчы будні працікнуць хлопцатамі і дапамогаю 25-тысячнікам.

Здарова, братва!

Толькі што прышоў з пасаджаньня сельсавету. Надзвычайна баліць галава, але рашыў напісаць вам ліст. Зараз ужо ноч, стрэлка гадзінніка заваліла за першую гадзіну, а я не лянуся пісаць, бо ведаю, што пісаць трэба, шмат аб чым трэба пагутарыць, памяншаць вошты і нагоўл падзяліць. Хлопцы! Пасылаю вам чацьверты ліст, а да гэтага часу ніякага адказу на папярэднія лісты не атрымаў. Я лічу гэты чацьверты ліст, бо надзвычайна моцна ўрэзаліся ў галаву ўспаміны аб провадах, аб гарацых прамовах. Памятаецца, хлопцы, як ярка асьветлена была зала клубу Карла Маркса на вечары провадаў? Там быў цёмны зімовы вечар. Сьнег ключчы вышлі з цёплай і прыгожа ўбранай залі. У галаве капаліся думкі. Не, не капаліся, яны працавалі надзвычайна спраўна і быстра. Яны ўязвалі словы прамоў, гарацых прывітаньняў, словы тав. Гэя аб задатках 25000 у сувязі з пытаньнем калектывізацыі сельскае гаспадаркі і на базе яе ліквіднага кулацтва як класу, з шумам вяршатаў і кіпучым жыцьцём фабрыкі.

Тэды было толькі адно: жадацьне хутчэй і хутчэй апынуцца на просторах колгасных загонаў, узмаціць іх, перадаць колгасам той вопыт працы які быў у мяне, бо калі вы не запаміталі, я доўгі час быў старшынёю культурна-масавых і сэкрааром комсамольскай ячэйкі. Я быў прывыклым да працы, пры ўмовах калектывізацыі працы, калектывізацыі аўладаньня сродкамі вытворчасці. Мы вышлі з клубу в сьвільні і ўвечар сьнег сьпаў — а каўнер паліто і халоднымі струменямі сыякаў па целе. Было халодна і весепа. Я пайшоў з Грышкай Н. Вы яго ведаеце. Мы ішлі па Менскіх вуліцах і доўгі час гутарылі. Мне прышлося з ім здарва паспрачацца. Хлопцы! Грышка, аказалася, на многа больш меў рацыю. Ён гаварыў і ўпэўніваў, што нічога ня будзе зроблена для сувязі што пра нас забудуць адразу-ж пасля провадаў, але я не згаджаўся, я і зараз не згаджаюся. Вы ня можаце забыць тых каго вы пасла і на фронт перабудовы сельскай гаспадаркі і абмежавань а алінымі провадамі. Зараз ужо без дваццаці хвілін два. Халодны асеньні дождж стуквае ў шыбы каморкі. На вуліцы ціха

...Прыяжджаюць, мы і гутарым...

Менская швейная фабрыка „Кастрычнік“ у лік 25000 вылучыла 6 чалавек: Окунева, Сабінава, Стацэвіча, Папко, Палер і Захарэвіч. Тры таварышы накіраваны ў падшэфны фабрыцы Пухавіцкі раён. Завком, разам з гэтымі трыма таварышамі, правёў агульна-фабрычную канфэрэнцыю, на якой выступіў са справаздачай старшыя Пухавіцкага РВК. Гэтым партколектыў і астатнія фабрычныя арганізацыі абмежаваліся, нічога канкрэтнага не зрабілі для найбольш сыстэматычнай сувязі з 25-тысячнікамі. Нядаўна вылучаны сэкратар партыйнага калектыву фабрыкі т. Рохнін гаворыць, што ніякай сувязі з 25-тысячнікамі фабрыка ня мае, а загадчык вясковым сэктрам партколектыву запэўнівае, што сувязь ёсьць. А на справе 25-тысячнікі нінуты на волю лёсу, ніякай пільнасьцю сувязі фабрыка з імі ня трымае. Яны сюды прыяжджаюць і мы з імі гутарым — гавораць сябры калектыву. Гэтым „прыяжджаюць, мы і гутарым“ і абмяжоўваюцца. Нічога канкрэтнага ня робіць для дапамогі і кіраўніцтва 25-тысячніка і.

Соцспарніцтва ў колгасах

У дошкі соцспарніцтва ў колгасе „Расьвет Пераможца“, Жлобінскага раёну. У дошкі соцспарніцтва ў колгасе „Расьвет Пераможца“, Жлобінскага раёну. У дошкі соцспарніцтва ў колгасе „Расьвет Пераможца“, Жлобінскага раёну. У дошкі соцспарніцтва ў колгасе „Расьвет Пераможца“, Жлобінскага раёну.



У дошкі соцспарніцтва ў колгасе „Расьвет Пераможца“, Жлобінскага раёну.

Два прыклады

Ячэйка КСМ комуны імя Карла Лібкнехта (Быхаўскі р-н) складаецца з 24 асоб. Большая частка комсамольцаў з 24-26 году. Ячэйка мае партыйнае ядро. Умовы для працы вельмі добрыя. Ёсьць клуб, ёсьць сродкі. Але ж, ня глядзячы на ўсё гэта, ніякай працы ў ячэйцы не праводзіцца. Сходаў ня было амаль усё лета. Роту ячэйкі ня бачна. Нічога ня зроблена па соцспарніцтву і арганізацыі ударных брыгад. Ячэйка не рэагуе на хваробныя зьявішчы, як замкнулася да сучаснага моманту праўленьня, якое старалася ня прымаць у колгас новых сяброў, ня глядзячы на тое, што наступалі залы ад багравоў і беднякоў. Зусім іншакое становішча ў ячэйцы ЛБСМБ пры Макранскім с-с таго-ж самага раёну. Гэта ячэйка складаецца з 15 асоб. Комсамольцы маюць з 1929-30 г. Умовы для працы вельмі цяжкія, комсамольцы параскіданы па ўсім сельсавеце. Памяткаўня няма. Дапамогі з боку партыйнай ячэйкі не паглядзецца. Але ж у іх ёсьць плыткія жадацьне працаваць і дапамагаць партыі і савецкай уладзе ў правадзімых мерапрыемствах. У час уборачнай кампаніі комсамольцы гэтай ячэйкі дапамагалі колгасу, а таксама беднякам аднаасобнікам. Ячэйка выкапала 4 сілосныя ямы. У дзень МЮД'у былі арганізаваны чырвоныя абор.

Рэдакцыя.

Х. Кантаровіч.

Зьм. Віталін

Вяршы пра сьвіней

Голасна песьні і вершы пяём
Да сонца, пра зоры, мяшчыны,
Але чаму па-за нашым акном
Яшчэ непаветы сьвінны?
... Скажа хто-небудзь:
Дзівак ты, Зьмітрок,
Взяў у іх? Вучы нас!
... А ячэйка лічыць:
„Малатарыя Адгузела — значыцца і уляй!
А сьвінарнік... Хай сабе сьвінарнік... Пабудуем... Троху пачакай...“
... Гэй, ячэйка! — паслухай,
Ты гуляеш у год суровы.
У рабочых сталюках на кухнях
Не халае тлушчы удоваль.
Дык чаго-ж ты сьмяешся ў акне
І п'янеш у нахмуранасьць хмар?
Паварні пайхутчэй
Да сьвіней
Малоды свой
Бязвусы твар!
... Бо зіма наліходзіць — ідзе
З заварухай, марозам
Зіма!
І цяпер ужо сіверам дзьме
І надзвычай халодны туман,
Дык хутчэй-жа на гэты фронт!
Кінь вясорні, ячэйка мая!
І сьвіней у іх поўны рост,
Ты ўключы ў парадок дна.

Таварышы,

сказалі вы гэта зьвязэўку! — Таму, што з сьвінагадоўчай задачай Ня зоча справіцца наша ячэйка...

Трыццаць дзён Будучыня сьвінарнік, Толькі-ж шулы Высяцца ад... Адгузела гулка Малатарыя, Адляцелі Жывіцьне ія дні... А ячэйка лічыць: „Малатарыя Адгузела — значыцца і уляй!
А сьвінарнік... Хай сабе сьвінарнік... Пабудуем... Троху пачакай...“
... Гэй, ячэйка! — паслухай,
Ты гуляеш у год суровы.
У рабочых сталюках на кухнях
Не халае тлушчы удоваль.
Дык чаго-ж ты сьмяешся ў акне
І п'янеш у нахмуранасьць хмар?
Паварні пайхутчэй
Да сьвіней
Малоды свой
Бязвусы твар!
... Бо зіма наліходзіць — ідзе
З заварухай, марозам
Зіма!
І цяпер ужо сіверам дзьме
І надзвычай халодны туман,
Дык хутчэй-жа на гэты фронт!
Кінь вясорні, ячэйка мая!
І сьвіней у іх поўны рост,
Ты ўключы ў парадок дна.

І паменей,

Паменей прамоў, Пратрыбля х паменей праці! — Бо тэды толькі мы дамо Нашым сьвінням Сьвінарнік — палац.

Дык хутчэй-жа, хутчэй-жа, хутчэй!
За сячэры, стругалы, за пілы!
На сьвінарнік для тлуштых сьвіней
Прыкладзема Бязвусыя сіны!
Для сьвіней, для сьвіней
Пабудуем, абудуем сьвінарнік!
Будзе радасьць увесну зьвінец,
Будзе больш сьвінаматак ударным!
Будзе больш, будзе больш, будзе больш!
Будзе песьня яцель і кружыцца!
Пратрыбля я гартаннай трубой: — Будзе шпінцалы!
... Дык хутчэй-жа барыся, ячэйка,
За сьвінарнік,
Бо выпадзе сьнег.
Будзе сьвінствам і дурасьцю
... Калі ты пазабудзеш сьвіней!
Г. Менск. Верасень, 1930 г.

КОЖНАЯ ГАДЗІНА—ЗОЛАТА

Ніводнай згубленай хвіліны для вастанаўлення заводу. Ударыць па расхлябанасці і разгільдзяйству, падняць прыкладную працоўную дысцыпліну,—гэтага патрабуе партыя і час. Як мага хутчэй пусьціць завод.

Працоўная дысцыпліна пала

За апошнія дні, у сувязі з аварыямі, на лесазаводзе № 13 працоўная дысцыпліна сярод рабочых надзвычайна пала, на што заводзкі трыкутнік амаль не рэагуе.

Асабліва бяздзейнічае ў гэтых адносінах завком. Мы маем факты, калі рабочыя зьяўляюцца на работу з спазненнем на цэлую гадзіну, самавольна кідаюць работу, ходзяць у коопэратыў, буфэт, надзвычайна часта кураць, на начныя змены дзесяткамі ня прыходзяць. Неабходна ўсяму трыкутніку прыняць самыя энэргічныя меры да аздараўлення працоўнай дысцыпліны. Звальняць з заводу гультаёў і разгільдзяеў, якія карыстаюцца нашымі цяжкасцямі.

У розных мясцох заводу, як, напрыклад, у курылцы пішунца алоўкам лезунгі з яёна контррэвалюцыйным зместам: „Будзем працаваць поўгадзіны, а курыць тры гадзіны“. Неабходна прагульшчыкаў, кідаючых работу і тых, хто ў час працы займаецца бескарыснымі пагулянкамі на коопэратывах, сталоўках, кан-

торы, буфэце ахапіць шырокай грамадзкай зьявагай. Завод, паказаўшы высокія формы камуністычнай, сьвядомай дысцыпліны, павінен быць зноў пастаўлен на ногі.

Камуністыя, комсамольцы, профактыў і ўсе старыя рабочыя кадравікі павінны ўзяць пад грамадзкі абстрэл зрываючых дысцыпліну.

Пост рабкораў
ХОДАРАЎ, РЫЖЫ.

Пілаточку—на бункір!

Прастоі з-за дрэннай точкі піла за апошні час не зьяўляюцца ніякай для корысці лесазаводу № 13.

29 перасялі, калі на 2-й змене працаваў пілаточка т. Аляхновіч Н., рама № 2 з-за дрэннай точкі піла праставіла дзве гадзіны, улічваючы астаёўку і перамену піла.

Такія неварнальнасці ў гаспадарчым піла нагляджаюцца і ў другіх пілаточках.

Пілаточку неабходна ўзяць на грамадзкі бункір, памятаючы, што правільная точка мае катэгорыяльную ролю ў правільнай расьвідоўцы па ўсіх процэсах лесанізнавай вытворчасці.

Зубіла

Дрэнна скарыстоўваюць рабочую сілу

На лесазаводзе № 13 часта бываюць астаноўкі з-за няправільнага разьмеркаваньня рабочае сілы. На аду і тую-ж работу кожны дзень ставяць новых рабочых. Вываюць выпадкі, калі на цяжкую работу ставяць хворых падаткаў. Адміністрацыя апраўдваецца вялікай цяжкасьцю рабочае сілы, але гэта не апраўданьне, бо бываюць выпадкі, калі на больш лёгкую работу ставяць дарослых і моцных рабочых. Асаблівае галавацтва ў разьмеркаваньні рабочае сілы правялае Эпштэйн. Трыкутніку на вытворчасьці неабходна азвартаць асабліва ўвагу на ліквідацыю гэтых недакожнаў.

Іжохін.

Золата пад дажджом

На лесазаводзе № 13 адчуваецца поўная адсутнасьць гаспадарчага локка. Так, напрыклад, агнятрывалая пэгла, якая каштуе ня мала грошай, валіцца і псуецца на тэрыторыі гэтага заводу.

Патраба некаму паклапаціцца аб бліжэйшай дэгле.

Ачавідзец.

НАПЯРЭДАДНІ ПЕРАВЫБАРАЎ САВЕТАЎ

Комсамод павінен забясьпечыць шырокі ўдзел мас комсамольцаў, батрацкай, колгаснай і бядняцка-серадняцкай моладзі ў падрыхтоўчай і перавыбарчай кампаніі саветаў

(інструкцыя аб выбарах у саветы)

IV

Аб парадку аднаўленьня ў выбарчых правах

21. Асобы, пазбаўленыя выбарчых правоў, якія належаць да клясы эксплуататараў (абшарнікі, буржуазія, служкі рэлігійных культаў), а таксама былыя ніжэйшых тэхнічных служачых паліцыі, жандармерыі і астражніга ведаства, могуць быць адноўлены ў выбарчых правах пры ўмове, калі яны ў працягу ня менш півці гадоў займаюцца вытворчай і агульна карыснай працай і давалі сваю лаяльнасьць да савецкае ўлады. Гэтыя асобы адноўляюцца ў выбарчых правах паводле пастановы раённай, краёвай, абласной выбарчай камісіі, ці гарадзкай (выдзеленай у самастойную адміністрацыйную адрэсаваную гораду), ці Цэнтральнай выбарчай камісіі з зацьверджаньня адпаведнага выканаўчага камітэту, гарадзкага савету ці цэнтральнага выканаўчага камітэту адпаведнага саюзнай ці аўтаномнай рэспублікі на прылежнасьці.

Увага: Тыя з пералічаных у гэтым артыкуле асоб, якія зьяўляюцца членамі профсаюзу, могуць быць прыдняўнасьці адпаведных хадзініцтваў, адноўлены ў выбарчых правах паводле пастановы адпаведнага працоўнага савету.

22. Асобы, пазбаўленыя выбарчых правоў згодна з канстытуцыяй саюзных рэспублік, і рэалізаваная ў п. д. арт. 5 гэтай інструкцыі, за выключэньнем ніжэйшых тэхнічных служачых паліцыі, жандармерыі і астражніга ведаства, пазнаўленыя ў арт. 21, могуць быць у пазьнейшых выпадках адноўлены ў выбарчых правах асобнымі пастановамі прэзыдыумаў цэнтральных выканаўчых камітэтаў саюзных рэспублік пры ўмове, калі гэтыя асобы ў сучасны момант займаюцца вытворчай і грамадзка-карыснай пра-

цай і лаялі лаяльнасьць у адносінах да савецкае ўлады.

23. Адміністрацыйна-выканавыя, а таксама асобы, у адносінах якіх адбыліся судовыя прыговары, пазбаўляючы іх выбарчага права (арт. 5, п. д.), аднаўляюцца ў выбарчых правах, калі яны не пазбаўлены гэтых правоў па іншых падставах, з моманту спынення чыннасьці ў адносінах іх мер адміністрацыйнай або судовай рэпрэсіі, без спецыяльнай пастановы адпаведных органаў ўлады.

24. Асобы, адноўленыя ў выбарчых правах вышэйшымі саветамі і выканаўчымі камітэтамі, ня могуць быць пазбаўлены выбарчых правоў на тых-жа падставах ніжэйшымі органамі ўлады.

V

Аб выбарчых сходах

25. Выбары членаў саветаў адбываюцца на выбарчых сходах.

Выбарчы сход складаюцца выбарчэй камісіяй ці яе ўпаўнаважаным з паведамленьнем насельніцтва аб дні і месцы скліканьня выбарчага сходу не пазьней чым за пяць дзён.

27. У гарадох, рабочих паселках і паселках гарадзкага тыпу, а таксама ў буйных савгасах выбарчыя сходы наладжваюцца на вытворчых аддзелах (прадпрыемствах, установах), профэсійных саюзах і буйных савгасах.

У буйных прамысловых прапрыемствах выбары могуць праводзіцца па асобных цэхах з дапамога адпаведнага гарадзкага савету ці раённага выканаўчага камітэту.

Рабочыя машынатрактарных станцый і набужных савгасаў прымаюць удзел у выбарах бліжэйшага сельскага савету.

У сельскіх мясцовасцях буйныя паселішчы для выбараў у саветы могуць пазьяўляцца на выбарчыя участкі.

Колгаснікі, як правіла, удзельнічаюць у выбарах разам з іншым насельніцтвам сяла.

Выбарчымі ў хутаране і двубушчыкі для выбараў дэдуваюцца да бліжэйшага паселішча, якое уваходзіць у раён абранага сельскага савету.

Грамадзяне, якія непрацуюць на прадпрыемствах і не арганізаваны ў профэсійных саюзах, як саматужнікі, катэгія гаспадары, возчыкі і г. д. удзельнічаюць у выбарах альбо разам з іншымі выбарчымі на вытворчых ці профэсійных сходах, альбо па тэрытарыяльных аддзелах (раёнах, вулках і г. д.)

28. Выбарчы сход лічыцца адбыўшымся, калі на ім прысутнічае ня менш 40 проц. асоб, маючых права ўдзельнічаць у выбарах данага выбарчага вучастку.

УВАГА: ЦВК саюзных рэспублік могуць устаўляць і больш высокі мінімум.

29. На выбарчым сходах дапушчаюцца толькі асобы, якія карыстаюцца выбарчымі правамі. Парадак вызьнення выбарчых сходаў вызначаецца законадаўствам саюзных рэспублік.

30. Галасаваньне на выбарах адбываецца ці па сьпісах, ці па асобных кандыдатурах—на пастанове самога выбарчага сходу.

УВАГА 1: Выбарчы камісіі ды іх ўпаўнаважаныя ня маюць права ад сабе вылучаць і прапанаваць выбарчым камісіям і пазьнейшым кандыдатаў, ці кандыдацкіх сьпісаў.

УВАГА 2: Кандыдацкія сьпісы, ці асобныя кандыдатуры могуць прапанавацца грамадзкімі, партыйнымі і профэсійнымі арганізацыямі і асобнымі грамадзянам на выбарчым сходах ці публікавацца да выбарчага сходу праз друку ці шляхам вывешваньня. Галасаваньне па сьпісах не дапускае магчымасьці адводу асобных кандыдатаў, уключаных у сьпісы.

31. Выбары праводзіцца адкрытым галасаваньнем.

32. Абраўныя ў члены саветаў лічацца асобы, атрымаўшыя пры галасаваньні большасьць галасоў выбарчых камісіяў, якія прысутнічалі на выбарчым сходах.

33. Усе заявы і скаргі на правільнасьць выбараў пазьяўляюцца ў 7-дзённы тэрмін з моманту сканчэньня выбараў у пісьмовай ці уснай форме, у адпаведную выбарчую камісію, якая абавязана іх з сваімі тлумачэньнямі накіраваць у 3-дзённы тэрмін у вышэйшую выбарчую камісію.

Вышэйшая выбарчая камісія абавязана разглядаць гэтыя скаргі і заявы ў тыднёвы тэрмін з дня падаўленьня.

34. Па сканчэньню работ выбарчых камісіяў зьдаюць усе матэрыялы па выбарах адпаведнаму савету ці выканаўчаму камітэту.

35. Скасаваньне выбараў у выпадках парушэньня выбарчай інструкцыі Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Саюзу ССР і выбарчых інструкцыяў цэнтральных выканаўчых камітэтаў саюзных рэспублік праводзіцца паўнамоцна ў адносінах усяго складу членаў савету пастановамі вышэйшага выканаўчага камітэту або савету, ці часткова—у адносінах асобных членаў савету на пазьнейшых выбарчых вучастках (вытворчых аддзелах, профэсійных саюзах і інш.)—пастановамі сельскага ці гарадзкага савету.

У выпадку скасаваньня выбараў, новыя выбары праводзіцца ў парадку, вызначаным гэтай інструкцыяй.

36. Для правядзеньня новых выбараў вызначаюцца новы склад адпаведнай выбарчай камісіі.

37. Падставай для скасаваньня выбараў зьяўляюцца парушэньне Канстытуцыі Саюзу ССР і канстытуцыі саюзных рэспублік, а таксама гэтай інструкцыі і інструкцыяў цэнтральных выканаўчых камітэтаў саюзных рэспублік, прычым аб скасаваньні выбараў абвешчаецца да ўсеагульнага ведама ці шляхам публікаваньня ў мясцовай прэсе, ці на сходах выбарчых камісіяў.

VI

Аб скліканьні зьездаў саветаў

38. Зь зды саветаў склікаюцца адпаведнымі выканаўчымі камітэтамі ў парадку, устаноўленым законадаўствам Саюзу ССР і саюзных рэспублік.

39. Для правэркі правільнасьці выбараў на дзень зьезд, зьезд саветаў абірае мандатную камісію.

Пастанова мандатнай камісіі зацьверджаюцца зьездам саветаў.

Старшыня ЦВК Саюзу ССР
А. ЧАРВЯКОЎ.

Сэкрэтэр ЦВК Саюзу ССР
А. ЯНІЎІДЗЭ.

Масква, Крэмуль, 3 кастрычніка 1930 г.

муністымі, захапілі ўсе стратэгічныя пункты гораду. Паліцыя, якая паспрабавала загнаць дэманстрантаў, супрацьстаяла супраціўленьню. Рабочыя з камуністымі і парашылі ўзяць прыступкі мяшканьне, дзе знаходзіліся мітэт соцыял-фашысцкай нізацыі. Соцыял-дэмакратыя пачаўся бой паміж камуністамі і паліцыяй. Вой працягваўся да 16 раньня.

Рэвалюцыйная прапозыцыя рыхтуецца да забастоўкі

БЕРЛІН, 12. Рэвалюцыйная прапозыцыя разгортвае актыўную працу на падрыхтоўцы забастоўкі на берлінскіх металургічных прадпрыемствах.

Цэнтральны камітэт барацьбы берлінскіх металісты пастанавіў склікаць на ўсіх прадпрыемствах агульна-заводзкія і цэхавыя сходы рабочых для абраньня заводзкіх і цэхавых камітэтаў барацьбы. Вырашана таксама пачаць работу на падрыхтоўцы забастоўкі сярод работніц і заводзкіх вучняў. Акрамя гэтага цэнтральны камітэт пастанавіў зрава-жа пачаць збор сродкаў у забастоўчы фонд і прыступіць да выпуску інфармацыйных бюлетэняў аб ходзе падрыхтоўкі да забастоўкі.

Беспрацоўныя металісты Берліну прынялі рэвалюцыю, у якой падпярэджаюць сваю братарскую саюзнасьць з рэвалюцыйнай прапозыцыяй і цэнтральным камітэтам на падрыхтоўцы забастоўкі.

У Берліне адбылася канфэрэнцыя работніц і жонак рабочых берлінскіх металургічных прадпрыемстваў. Дэлегаткі заявілі, што накладуць усе сілы для моў работніц на барацьбу супраць зьяўленьня зарплат, і вышэйшых зарплат, і вышэйшых зарплат, але і пашырыць яе. Адозва залучае, такім чынам, бачаць у кірумаў стамі рэвалюцыйнай прапозыцыі і перага кіраўніцтваў таі барацьбы.

Сьвяты заступнік



Мітрополіт Шэнтмыкі.
— Ня турбуйся, чадо, я памалюся за ўпакой тваёй душы.

Паведамленьне

15-га кастрычніка, а 7-га ўвечары, у Дому Пільменскага дварца чарговы агульны сход рэдакцыі літаратурнай работніц дні пры. БелАПП'е. На сходы:

— Доклад тав. Аляхновіч, старшыншкі літаратуры Беларусі.

Жука студыйцаў—абавязана жадана прысутнасьць работніц.

16-га кастрычніка, а 6-га ўвечары, адбудзецца сход ЦКБ ЛКСМБ, на якое ўдзельнічаюць наступныя т. т.: Волыніч, Іванкоў, Серафімовіч, Шырковіч, Верацэнка, Пучкараў, Вулаўскі, Крам і Фамін В., Лівовіч Р., Голуб, Філончык, Кісін, Далева П., Букіч Б., Хаданька, Ройкін, Дераваед, Кольчэнаўскі.

Праезд за свой кошт. ЦКК

Адзіны рэдактар

Згублены

— Профсаюз. бл. ПП нікаў, на імя Мор Р. М.
— Мэтрычная вышэйшай 1912 г. на імя Кугельман Мен. Згасам.
— Мэтрычная вышэйшай Янка, выд. Сьмла. адмін. РВК.